

**РАЗВІЦЦЁ АКЦЁРСКІХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ
І РЭЖЫСЁРСКІХ НАВЫКАЎ У СТУДЭНТАЎ
ЗАВОЧНАЙ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ СРОДКАМІ
СЦЭНІЧНАЙ ВЫРАЗНАСЦІ**

Па данных атэстацыі кіраўнікоў дзяржаўных устаноў ЗША, галоўнымі крытэрыямі адпаведнасці займаемай пасадзе з'яўляюцца: па-першае, уменне пазбягаць канфліктных сітуаций; па-другое, творчае мысленне; па-трэцяе, смеласць прыняцця самастойных рашэнняў; па- чацвёртае, прафесійная кампетэнтнасць і г.д.

Ціава, што менавіта творчае мысленне з'яўляецца адной з галоўных якасцей сучаснага кіраўніка ў ЗША. Зразумела, што для работніка сацыякультурнай сферы незалежна ад яго месцазнаходжання і нацыянальной прыналежнасці творчае мысленне павінна быць неад'емнай часткай яго светапогляду.

Звычайна творчая дзейнасць студэнтаў-завочнікаў Беларускага універсітэта культуры ўжо непасрэдна звязана з іх прафесійнай дзейнасцю. Гэта клубныя работнікі, працаўнікі ўстаноў культуры, кіраўнікі творчых і дзіцячых калектываў і г.д. Форма універсітэцкай завочнай адукацыі дае магчымасць скіраваць творчую дзейнасць культасвет-работнікаў у напрамку развіцця сучасных тэндэнций культурна-асветніцкай працы, пазнаёміць з новымі накірункамі рэжысурсы, сцэнаграфіі, акцёрскага майстэрства, гістарычнымі культурнымі здабыткамі, пашырыць веды ў галіне драматургіі, тэатразнаўства і раскрыць уласныя творчыя здольнасці.

Вывучэнне курса “Драматургія і рэжысурса” галоўным чынам накіравана на выяўленне творчых магчымасцей і здольнасцей кожнага студэнта. Спецыфіка завочнага навучання заключаецца ў tym, што большую частку вучэбнай праграмы студэнты засвойваюць шляхам самастойнай працы. Таму з пачатку работы са студэнтамі-

заручнікамі неабходна высветліць прафесійныя патрэбы кожнага, каб практичныя заданні, контрольныя работы, сцэнарыі датычыліся іх прафесійнай дзейнасці, маглі выкарыстоўвацца ў творчай практицы.

Ва ўсім свеце сёння ўсё большае распаўсюджванне знаходзяць самыя розныя інтэлектуальныя тэсты. Індывідуальнае тэстыраванне студэнтаў дазваляе выявіць узровень рухомасці мыслення, а таксама яскравасць уяўлення. Для развіцця вобразнага мыслення рэкамендуюцца тэсты геаметрычна маляванага плана з эффектам падабенства да розных прадметаў, жывёл, з'яў, персанажаў. У гэтym сэнсе цікавасць уяўляюць тэсты класіка сучаснай англійскай псіхалогіі Г.Ю.Айзенка, сярод якіх шмат тэстаў сімваланаў. Яны могуць быць растлумачаны ў меру індывідуальнай фантазіі. Пры тэстыраванні студэнтаў па прадмете “Драматургія і рэжысур” дазваляеца калектыўнае абмеркаванне, якое спрыяе пашырэнню вобразнага ўяўлення кожнага ўдзельніка, бо важныя нават не вынікі тэстыравання, а сам працэс. Тэстыраванне можа праводзіцца перыядычна, што пакажа дынаміку развіцця творчага ўяўлення групы. Як паказвае практика, студэнты з задавальненнем займаюцца тлумачэннем тэстаў-вобразаў.

Увага – таксама частка творчага мыслення і здольнасцей. Але сцэнічная ўвага – гэта магчымасць заўважаць дэталі, канцэнтравацца на некалькіх аб'ектах (кола ўвагі вялікае, сярэдняе, малое), займацца самакантролем рухаў, мовы, паводзін і г.д. Гульні на ўвагу трэніруюць памяць, з'яўляюцца часткай псіхалагічнага (выкананчага) трэнінгу, які праводзіцца амаль на кожных заняцках па драматургіі рэжысуры ў перыяд сесіі, каб зразумець прыроду акцёрскага мастацтва і развіць уласныя творчыя здольнасці. Сутнасць псіхалагічнага трэнінгу падрабязна распрацавана ў творах К.С.Станіслаўскага і ў навуковых працах выкладчыкаў кафедраў Беларускага універсітэта культуры.

У псаходзяць і трэнінг уваходзяць таксама практикаванні на вызваленне мышцаў ад заціскаў. У працэсе іх выканання выпрацоўваецца контроль над уласнай

пластыкай, над адпаведнасцю мовы “жостаў” психафізічнаму адчуванню персанажа (маска радасі, смутку, здзіўлення, “мы жалезны” – напружанне цела, “мы анучны” – поўнае расслабленне мышчаў), адбываеца падрыхтоўка ўнутранага апарату да сцэнічнага дзеяння.

Прадаўжаюць выкананічы трэнінг іпактыкаванні на развіццё творчага ўяўлення (у рэальнай плоскасці, уяўленні ў фантазіі, ва ўяўнай плоскасці): “Мне холадна”, “Горача”, “Я ноччу”, “Я ў гарах”, “Я ў моры”, “На Месяцы”, фантазіі пад музыку і інш. Выкананічы трэнінг павінен разняволіць студэнта на занятках, стварыць творчую атмасферу ў калектыве, наступова прывесці кожнага да індывідуальнага пошуку выразных сродкаў.

Для найбольш поўнага развіцця творчых здольнасцей студэнтаў на занятках неабходныя тры кампаненты:

- падтрымаць веру ва ўласныя сілы (вызваліць ад комплексаў, заціскаў, заахвоціць ініцыятыву, паказаць калектыву важнасць слоў, ведаў, дзеянняў і кампетэнтнасць студэнта);

- прыняць пад увагу індывідуальнасць студэнта, стварыць умовы для яе выяўлення, для самастойнасці прыняцця творчых рашэнняў (адзначыць якасці кожнага, своеасаблівасць мовы, манеру паводзін, сучаснасць зношняга выгляду, падтрымаць творчас “Я”, жаданне быць непадобным да іншых);

- паказаць каштоўнасць калектывнага творчага мыслення, замацаваць творчае партнёрства, выхаваць самакрытычныя адносіны (нават калі ўласная ідэя не знайшла падтрымку ў калектыву, трэба зацікаўіцца, унесці ўклад у агульнаіншую творчую працу).

Развіццю акцёрскіх здольнасцей садзейнічаюць тэматычныя заняткі “Сцэничнае дзеяние”, “Сцэнічныя зносіны ў прапанаваных абставінах”, “Сцэнічная наіўнасць і характеристнасць”, “Тэмиарытм сцэнічных паводзін”.

Сцэнічнае дзеяние – аснова сцэнічнай творчасці. На тэатральнай пляцоўцы трэба дзейнічаць як зношне (фізічна), так і ўнутрана (слоўна). Дзея заўсёды падпрацавана

лагічнай схеме: жаданне – імкненне – задача – дзея. Важныі часткамі сцэнічнага дзеяння з'яўляюцца вера і пачуццё праўды, якія дасягаюцца практикаваннямі на памяць фізічных дзеянняў: секчы дровы, іграць на музычных інструментах, гуляць у мяч. Можна тэматычна падзяліць гэтыя заданні на такія групы: “Спорт”, “Хатнія справы”, “Хобі” і г.д. Каб эцюды не здаваліся маруднымі, трэба нацэліць выканаўца на экстэримальную сітуацыю ў сюжэтнай аснове паказу (яечия падгарэла, шыць і ўкалоць палец, рыбак злавіў нешта незвычайнае і г.д.).

Практикаванні на тэму “Сцэнічныя зносіны ў прапанаваных абставінах” садзейнічаюць пераадоленню шматлікіх комплексаў у студэнтага на пачатковым этапе навучання, такіх як боязь перад сцэнічнай пляцоўкай, некантактнасць, садзейнічаюць знаходлівасці і гумару. Узаемадзеянне ў эцюдах на гэтую тэму павінна быць канфліктным, але арганічным (пазычыць гроши, кантралёр і безбілетнік, міліцыянер і парушальнік і г.д.).

Тэма “Сцэнічная наўнасць і харектар” уключае цэлы комплекс практикаванняў на развіццё творчага ўяўлення, імправізацыі насці, умення будаваць лінію дзеяння і прадумваць падзею. У працэсе работы над гэтай тэмай студэнты развіваюць як зіспішнюю пластычнасць цела, так і пластычнасць мыслення. Жыццёвая назіранні, якім раней не надавалася належнай увагі, прайяўляюць сваю значнасць для сцэнічнага існавання. (Як паводзяць сябе дзеці, людзі розных нацыянальнасцей, жывёлы? – сцэны “Дзіцячы садок”, “Заапарк”, “Усходні базар”.) Масавыя эцюды дапамагаюць фарміраванню партнёрскіх зносін і пачуцця партнёра на сцэне (“Дыскатэка і канфлікт з-за дзяўчыны”, “Чалавеку на вуліцы стала дрэнна”, “Вакзал, затрымліваеца цягнік”).

Паколькі колькасць практичных заняткаў у студэнтаў-завочнікаў абмежаваная, прапануеца пасля выканаўчага трэнінгу дзеля большай нагляднасці пры засвойванні названых тэм выкарыстоўваць анекдоты. Сцэнічная адаптация анекдатычных сітуацый – шкавы пачатак працы над рэжысёрскімі прыёмамі. Адзін і той жа

анекдот можна пасирабаваць інсцэніраваць з рознымі задачамі для розных харкатаў, абставін і з нечаканым фіналам: “Міліцыянер і парушальнік” (дзень, герой – мужчыны; ноч, герой мужчына і жанчына; зіма, герой – жанчына-міліцыянер і “новы беларус”). Анекдоты таксама можна выкарыстоўваць для замацавання тэмы “Тэмпaryтм сцэнічных паводзін”: “Міліцыянер і парушальнік, які спазняеца на самалёт”. Пры распрацоўцы анекдатычных сітуацый студэнт павінен выявіць падзеіны рад (зыходныя абставіны, галоўныя абставіны, развязка), логіку дзеянняў, матывацію ўчынкаў, паказаць свае акцёрскія здольнасці.

Вядомы беларускі тэлерэжысёр В.Карпіцкі казаў, што рэжысуры нельга навучыць, ёй можна толькі навучыцца. Тым самым ён падкрэсліў важнасць самастойнай працы ў развіцці ўласных творчых здольнасцей. Як правіла, студэнты-завочнікі, асабліва клубныя работнікі, маюць уяўленне аб сцэнічнай дзеяннасці, але ім неабходна прывесці гэтыя веды ў сістэму прафесійных ведаў. Таму кожны студэнт павінен выканаць самастойнае заданне па кожным тэматычным раздзеле вучэбнай праграмы: эцюд на памяць фізічных дзеянняў, назіранне, жывёлы, я, предмет, казачны персанаж, анекдот – з выяўленым працэсам сцэнічных зносін і канфліктам.

Знаёмыя з тэатрам лялек у праграме курса “Драматургія і рэжысура” пашырае не толькі веды ў галіне тэатральнага мастацтва, яго гісторыі, але і выразныя магчымасці выкананіцца. Уяўленне аб лялечным тэатры як аб ляльках на шырме даўно адышло ў мінуўшчыну. Сёння мастацтва лялек працягнуе такое мноства формаў і жанраў, што даследчыкі характарызуюць дынаміку яго развіцця як “пульсацыю ўрастання ва ўвесь сусветны тэатр” (Х.Юркоўскі). Сінтэз артыста і лялькі на сцэне дае бясконцае мноства формаў. Да таго ж студэнты з абмежаванымі артыстычнымі здольнасцямі адчуваюць сябе больш упэўнена, калі “хаваюцца” за цікавую тэатральную форму.

Кожнаму чалавеку часам хочацца вярнуцца ў дзяцінства. Гэтае жаданне можна выкарыстоўваць для

развіця творчых умсціяў. Напрыклад, стварыць персанажы-маскі пры дапамозе паветраных шарыкаў, рознакаляровай паперы і скотча, а потым разыграць жартоўную сцэнку, нумар, клоунскі канцэрт. Яскравая маска-шарык натрабуе гіпербалізаванай пластыкі выкананіцца, павелічэння сцэнічных ацэнак, а менавіта ў гэтым заключаны спецыфіка мастацтва лялек, творчая яго прырода. Спалучэнне маскі і чалавечай пластыкі – цікавы сцэнічны прыём, які паказвае разнастайныя магчымасці сінтэзу выразных сродкаў у час тэатральнай дзея.

Узбагаціць веды студэнтаў-завочнікаў у плане разнастайнасці сродкаў сцэнічнай выразнасці, абудзіць іх фантазію – важны момант навучання рэжысёру, пашырэння выкананчай тэхнікі. Гэтаму служаць наступныя творчыя заданні, звязаныя з тэатрам лялек:

— лялькі-рукі (рукі ў рознакаляровых пальчатках): “Паядышак павукоў”, “Матылі і кветкі”;

— ценявы тэатр (“Афрыка”, “Касмічны свет”, “Жахі і прывіды”);

— цікавыя заданні на стварэнне і гульню з лялькамі з хатніх рушникаў і розных прадметаў (каплюш + хустка = танцоўшчыца, шалік + рука-рот = змяя і г.д.);

— настольны тэатр (“бутэлькі-салдаты і поле бітвы”, “тры падушкі рознага колеру і памеру – “любоўны трохкутнік” і інш.). Фантазія кожнага падкажа самыя розныя тэмы для настольнага лялечнага тэатра. Гэты від тэатральнай творчасці дазваляе таксама раскрыць паняцце сцэнаграфіі: як стварыць удалае мізансцэнічнае раешнине, знайсці кампазіцыю плоскасцей сцэнічнай прасторы, пазнаёміцца з прынцыпамі дэкаратыўнага афармлення.

Звярот на занятках па драматургіі і рэжысуре да вытокаў беларускага тэатра лялек адкрывае шляхі для сучаснага аднаўлення гістарычных тэатральных формаў, адраджэння і развіцця традыцый абрадавых свят з удзелам тэатральных лялек, календарнага свята, батлесчных прадстаўленняў, прадстаўленняў “жлоба”. Пропануецца заданне для самастойнага выканання – “Арганізацыя

каляднага свята, батлеечнай дзеі і іншых традыцыйных формаў прадстаўленняў на месцах прафесійнай дзейнасці". Яно падразумівае прадстаўленне сіраваздачы ў выглядзе відоапісу, фотаздымкаў мерапрыемства, якое адбылося, сцэнарна-рэжысёрскай распрацоўкі ці паказу ва ўласным выкананні відовішча, якое не можа быць пастаўлена па аб'ектыўных абставінах.

У працэсе засвячэння курса "Драматургія і рэжысур" адбываецца знаёмства не толькі з драматычным і лялечным тэатрам, але і з іншымі відамі мастацтва. Студэнты павінны засвоіць, што сістэматычнае ўжыванне розных відаў творчасці ўзбагачае сцэпічную дзею. Адсюль з'яўляюцца рэжысёрскія заданні на тэму "Ажыўленыя қарціны", калі статычныя персанажы і мізансцэна твораў выяўленчага мастацтва пераўтвараюцца ў дынамічную сцэпічнасюжэтную дзею. Робіцца інсцэніраванне чесні ў кліпавай форме: "Пароды і акцэнты", "Свет трукаў", асноў сцэпічнага бою. Шмат увагі выдаецца літаратурна-сцэпічным распрацоўкам: сацыяльной рэкламе, сцэнарыю навагодняга свята, сцэнарнай адаптацыі літаратурных твораў для эпіодаў і сцэпічных урыўкаў. Усё гэта нацэльвае студэнтаў на выкарыстоўванне ў сцэпічным дзеянні ўсіх творчых умений і навыкаў – иластыкі, вакальных і музычных здольнасцей, моўнай выразнасці, гумару, артыстызму і г.д.

Неабходна арыентаваць завочнікаў на актыўны ўдзел у студэнцікіх капусніках і творчых мерапрыемствах. Каб кампенсаваць аддаленасць ад праблем студэнцкага жыцця, навучэнцам ФЗН можна парэкзамендаваць выступіць на тэатралізаваных студэнцікіх мерапрыемствах, выканаць:

- іерафразіраванне рэкламных ролікаў;
- пароды на тэлевізійныя перадачы;
- вершаваныя віцілаванні, пароды, пажаданні;
- танцавальныя і цырковыя нумары;
- вакальныя, музычныя нумары, прыпейкі;
- інсцэніраванне гумарыстычных сітуаций са студэнцкага жыцця;

- пародыі на выкладчыкаў;
- лялечныя нумары і г.д.

Менавіта ў публічных мерапрыемствах выканаўцы вучацца ўстанаўленню контакту з глядзельнай залай, імправізацыйнасці паводзін на сцэнічнай пляцоўцы, пераадольваюць уласныя комплексы, становяцца сапраўднымі захавальнікамі творчых традыцый Беларускага ўніверсітэта культуры.

*Кудрыцкі У.І., дацэнт
Сідярэнка У.М., ст. выкладчык
Цыркунова Г.М., выкладчык*

ВЫКАРЫСТАННЕ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ СТУДЭНТАМІ-ЗАВОЧНІКАМІ Ў ДАМАШНІХ УМОВАХ

У большасці сваёй студэнты-завочнікі ўдзяляюць недастатковую ўвагу прафесійна-прыкладной фізічнай падрыхтоўцы (ППФП). Разам з тым апошняя выконвае значную ролю ва ўдасканаленіі прафесійнай дзейнасці студэнтаў на працы па ўсяго курса навучання і ў наступнай іх працы, забяспечваючы ў далейшым высокую працаздольнасць. Авалодзванс прафесійнымі аперацыямі адбываюцца хутчэй, калі гэты працэс спалучаюць са спецыяльнымі практикаваннямі. Дзяля таго каб падысці да выканання такіх спецыяльных фізічных практикаванняў, студэнты-завочнікі Беларускага ўніверсітэта культуры і іх выкладчыкі павінны ўлічваць спецыялізацыю навучэнцаў. Паводле яе ўсіх студэнтаў можна размеркаваць на дзве асноўныя групы. Першая — гэта піяністы, баяністы і струннікі, а другая — адпаведна вакалісты, харавікі і духавікі.

Для правядзення заняткаў па ППФП няма патрэбы ў фізкультурных залах і складаных трэнажорных прыстасаваннях. Студэнты могуць займацца і дома, выкарыстоў-